

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Установа адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт
імя Максіма Танка”

На правах рукапісу

УДК [81'373:811.161.3]: 004.7

Марфіна
Наталля Уладзіміраўна

ЭЛЕКТРОННЫЯ ЛЕКСІКАГРАФІЧНЫЯ ПРАДУКТЫ
ПРЫ НАВУЧАННІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ
ВА ЎСТАНОВАХ АГУЛЬнай СЯРЭДняй АДУКАЦЫІ

Дысертацыя на саісканне акадэмічнай ступені
магістра педагагічных навук
па спецыяльнасці 1-08 80 02 Тэорыя і методыка навучання і
выхавання (беларуская мова)

Навуковы кіраўнік
Дзятко Дзмітрый Васільевіч
кандыдат філалагічных навук,
дацэнт

ДАПУСЦІЦЬ ДА АБАРОНЫ
Загадчык кафедры

_____ Д.В. Дзятко
«__» _____ 20__ г.

Мінск, 2016

РЭФЕРАТ

Магістарская дысертацыя: 85 старонак, 55 рысункаў, 1 табліца, 59 крыніц.

ИНФАРМАЦЫЙНА-КАМУНІКАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ, ВУЧЭБНАЯ ЛЕКСІКАГРАФІЯ, ЭЛЕКТРОННЫ СЛОЎНІК БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ, МЕГАСТРУКТУРА, МАКРАСТРУКТУРА, МІКРАСТРУКТУРА, ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ЭЛЕКТРОННЫХ СЛОЎНІКАЎ, МАДЭЛЬ ЭЛЕКТРОННАГА СЛОЎНІКА ДЛЯ ШКОЛЬНІКАЎ, АДУКАЦЫЙНЫ ЛЕКСІКАГРАФІЧНЫ ПАРТАЛ.

Аб’ект: сучасная беларуская лексікаграфія.

Прадмет: асаблівасці структурна-зместавай арганізацыі электронных слоўнікаў для школьнікаў.

Мэта: выявіць і ахарактарызаваць асаблівасці структурна-зместавай арганізацыі беларускіх электронных слоўнікаў для школьнікаў.

Метады даследавання: параўнальна-супастаўляльны, апісальны, тыпалагічны метады, асобныя прыёмы метады кампанентавага аналізу.

Даследаванне і распрацоўкі: электронны слоўнік вывучаны як лексікаграфічная з’ява і сродак навучання, вызначаны асаблівасці электронных слоўнікаў, прапанавана іх класіфікацыя, прааналізаваны функцыянальныя асаблівасці і структурная арганізацыя электронных слоўнікаў беларускай мовы на ўзроўнях мега-, макра- і мікраструктуры, апісаны навукова-метадычныя асновы працы з электроннымі слоўнікамі на ўроках беларускай мовы, распрацавана мадэль электроннага слоўніка для школьнікаў і адукацыйна лексікаграфічны партал.

Элементы навуковай навізны: праведзены падрабязны структурна-функцыянальны аналіз існуючых электронных слоўнікаў беларускай мовы, створана мадэль электроннага слоўніка для школьнікаў і адукацыйны лексікаграфічны партал.

Магчымасці практычнага выкарыстання: выкарыстанне электронных слоўнікаў на ўроках беларускай мовы.

Апрацацыя: асноўныя палажэнні навуковага даследавання даложаны на Міжнароднай канферэнцыі “Усходнеславянскія мовы ў сучаснай лексікаграфіі” (Мінск, 2015) і апублікаваны (Марфіна, Н.У. Электронныя слоўнікі на ўроках беларускай мовы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі / Н.У. Марфіна //

Усходнеславянскія мовы ў сучаснай лексікаграфіі : зб. навук. арт. / навук. рэд. Д.В. Дзятко, адк. рэд. В.В. Урбан. – Мінск : БДПУ, 2015. – С.71-73).

Аўтар працы падцвяржае, што прыведзены аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследуемага працэсу, а усе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

(Прозвішча, імя, імя па бацьку магістранта)

(Подпіс магістранта)

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

SUMMARY

Master's thesis: 85 pages, 55 pictures, 1 table, 59 references.

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, LEARNING LEXICOGRAPHY, ELECTRONIC DICTIONARY OF BELARUSIAN LANGUAGE, MEGASTRUCTURE, MAKRASTUKTURE, MICROSTRUCTURE, FEATURES OF ELECTRONIC DICTIONARY, MODEL OF ELECTRONIC DICTIONARIES FOR STUDENTS, EDUCATIONAL LEXICOGRAPHIC PORTAL.

Object: modern Belarusian lexicography.

Subject: features of structural and content organization of electronic dictionaries for students.

Objective: to identify and describe the features of structural and content organization of the Belarusian electronic dictionaries for students.

Methods: contrastive and comparative, descriptive typological method, peculiarities of comparative analyses method.

Research and development: electronic dictionary is studied as a lexicographical phenomenon and a means of learning, features of electronic dictionaries, their suggested classification, functional features and the structural organization of electronic dictionaries of the Belarusian language in the mega-, macro- and microstructure are analyzed scientific and methodological bases of electronic dictionaries at the lessons of the Belarusian language, worked out is model of electronic dictionary for students and educational lexicographic portal.

The elements of scientific novelty: A detailed structural and functional analysis of the existing electronic dictionaries of the Belarusian language, created electronic dictionary model for students and educational lexicographic portal.

Possibilities of practical use: the use of electronic dictionaries in the classroom of the Belarusian language.

Testing Basics of research presented at the International Conference “Усходнеславянскія мовы ў сучаснай лексікаграфіі” (Minsk, 2015) and published:

1. Марфіна, Н.У. Электронныя слоўнікі на ўроках беларускай мовы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі / Н.У. Марфіна // Усходнеславянскія мовы ў сучаснай лексікаграфіі : зб. навук. арт. / навук. рэд. Д.В. Дзятко, адк. рэд. В.В. Урбан. – Мінск : БДПУ, 2015. – С.71-73.

Author of the work confirms that obtained results and analytical material reflect the state of the investigation correctly and objectively. All borrowings from

literature and other sources of theoretical and methodological aspects and concepts are accompanied by references to their authors.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ